

Дзіцячыя бібліятэкі рэспублікі ў 2004 г.



У 2004 г. працягвалася, як вынік дэмографічнага спаду ў рэспубліцы, скарачэнне агульной колькасці дзіцячых бібліятэк. Адбылося эта ў Брэсцкай, Віцебскай і Гомельскай абласцях. У Брэсцкай вобласці, у прыватнасці, у Драгічынскім раёне, на думку спецыялістаў абласной бібліятэкі, мела месца неабгрунтаванае аб'яднанне дзіцячай і гарпасялковай бібліятэк. Па адной бібліятэцы было закрыта ў Віцебскай і Гомельскай вобласці, а адкрыта была толькі адна – філіял № 16 цэнтралізаванай сістэмы дзіцячых бібліятэк у г. Мінску. Такім чынам, за год лічба дзіцячых бібліятэк у рэспубліцы паменшылася на дзве адзінкі і склада – 265.

Для асноўных колькасных паказчыкаў дзейнасці дзіцячых бібліятэк у пераважнай большасці характэрна адмоўная дынаміка і перш за ўсё – па колькасці карыстальнікаў. На працягу апошніх гадоў іх лічба няўхільна памяншаецца. З кожным годам колькасць дзяцей да школьнага і малодшага школьнага ўзросту ў чытацкай структуры дзіцячых бібліятэк скарачаецца. Адносна 2003 г. агульная колькасць карыстальнікаў паменшылася на 1,1%. Адтот чытачоў меў месца ва ўсіх рэгіёнах і закрануў не толькі бібліятэкі невялікіх населеных пунктаў, а таксама гарадоў, у тым ліку такіх буйных, як Мінск, Гомель. Асаблівую занепакоенасць вызлікае структура складу чытачоў дзіцячых бібліятэк, у якой доля дзяцей малодшага школьнага ўзросту з кожным годам скарачаецца.

Зменшыўся таксама аб'ём агульнага фонду на 1,5%. Па-ранейшаму колькасць выбыццяў перавышала колькасць паступленняў, вынікам чаго стала старэнне фонду. У 2004 г. доля выбыўшых выданняў складала 3,3% ад агульнага фонду. На 1,8% паменшылася таксама кнігавыдача.

Такім чынам, працэс скарачэння паказчыкаў дзейнасці дзіцячых бібліятэк, які пачаўся колькі гадоў таму, працягваўся і ў 2004 г. Не закрануў ён толькі лічбу наведванняў, якая за два апошнія гады ўзрасла на 16%, але вышэй за ўзроўень 2000 г. яна не ўзнялася. Садзейніцаць далейшаму росту наведванняў бібліятэкі змогуць пры ўмове рэгулярнага і якаснага абаўлення фондаў, пашырэння рэпертуару новых паступленняў, іх відавога складу, поўнай камп'ютарызацыі бібліятэк, адкрыцця медыятэк, прадастаўлення новых відаў бібліятэчна-інфармацыйных паслуг і г.д.

Актуальным у 2004 г. для дзіцячых бібліятэк заставала-ся пытанне папаўнення фондаў новымі выданнямі для дзя-цей і падлеткаў. Даныя, прадстаўленыя ў статыстычным бланку б-нк, не даюць магчымасці прасачыць сітуацыю камплектавання новымі, з пункту гледжання года выдання, па-ступленнямі. Лічба агульнага аб'ёму паступленняў на працягу 5-ці год вызначалася няўстойлівасцю і ў 2004 г. адносна папярэдняга скарацілася на 9,4%. Гэта азначае, што ў 2004 г. аб'ём паступленняў знаходзіўся на ўзроўні 2001 г.

Скарачэнне аб'ёму паступленняў выразна ілюструюць лічбы паступленняў у цэнтральныя раённыя бібліятэкі Magi-лёўскай вобласці, дзе 12 бібліятэк (63%) іх паменшылі, прычым значна: ад 1142 экз. да 314 – трэх бібліятэкі. У шасці бібліятэках паступленні ўзраслі, але толькі ў дзвюх яны склалі звыш 100 экз. У 5-ці выпадках кніжныя паступленні былі большыя па аб'ёму, чым паступленні перыядычных выданняў, а ў шэрагу бібліятэк нават у 6-8 разоў. Па

гарадскіх бібліятэках, у прыватнасці, Мінскай вобласці, на-адварот назіралася павелічэнне паступленняў. Такая сітуа-цыя вядзе да пагаршэння бібліятэчна-інфармацыйнага абслугоўвання дзяцей-карыстальнікаў бібліятэк, што зна-ходзяцца ў невялікіх населеных пунктах і ў сельскай мяс-цовасці.

Новыя кнігі пры іх нешырокім рэпертуры трапляюць у дзіцячыя бібліятэкі ў пераважнай большасці ў адным экзэм-пляры і таму паступаюць толькі ў чытальныя залы. Выпадкі, калі за год у сельскія бібліятэкі паступала ўсяго 6-8 кніг для дзяцей і нават увогуле не паступала ні воднай, у 2004 г. былі не адзінкавымі. У ліку такіх – Бярэзінская, Лагойская РЦБ Мінскай вобласці і інш.

Фонды дзіцячых бібліятэк фізічна зношваюцца і мараль-на старэюць. Асабліва фонд навукова-папулярнай літара-туры, які на 70% страціў сваю каштоўнасць і актуальнасць. Аб'ём паступленняў перш за ўсё звязаны з бюджетным фінансаваннем. Пры ўмове рэгулярнага фінансавання на-ват пры сціплых памерах бібліятэкі маглі быт планамерна вы-карыстоўваць грошы на набыццё самых неабходных чыта-чам выданняў і мэтанакіравана абаўляць свае фонды. У рэгіёнах, дзе бібліятэкі маюць спонсарскую падтрымку, сітуа-цыя з папаўненнем і абаўленнем фондаў лепшая. Да такіх бібліятэк, напрыклад, у Брэсцкай вобласці адносяцца Пру-жанская, Камянецкая, Ганцавіцкая РДБ. Сродкі на набыццё кніг з мясцовага бюджету атрымлівалі Пінская ЦГДБ, Ляха-віцкая і Жабінкаўская РДБ, а ў Мінскай вобласці – усе ЦБС. Працэнт выдзялення бюджетных сродкаў на камплектаван-не там знаходзіўся ў межах ад 5% у Любанская РЦБ да 18,6% у Салігорскай ГЦБ. Высокі працэнт асігнаванняў быў выкарыстаны ў Дзяржынскай і Барысаўскай РЦБ, а таксама ГЦБ г. Барысава – адпаведна 18,5%, 18,2% і 17,6% – і нека-торых іншых. Але радыкальна сітуацыя па рэспубліцы не мяняецца. Непакоіць не толькі невялікая колькасць паступ-ленняў, але і іх змястоўны склад, тое, што мала кніг для воль-нага чытання па асабістаму выбару і жаданню, што чытачы сярэдняга школьнага ўзросту па-ранейшаму знаходзяцца ў самых неспрыяльных умовах, а бібліятэчны рэпертуар іх чы-тання застаецца вельмі абмежаваны, не папаўняеца но-вымі кнігамі і творамі.


Хвалюе, што бібліятэкі не маюць магчымасці папаўняць свае фонды ваенна-патрыятычнай літаратурай для дзяцей і падлеткаў, якой у апошнія гады для гэтай катэгорыі чыта-чоў выдаецца вельмі мала. Нават такія знамянальныя для рэспублікі падзеі і даты, як 60-годдзе вызвалення Беларусі ад нямецка-фашистскіх захопнікаў і 60-годдзе Перамогі, не змянілі да лепшага сітуацыю з выданнем патрыятычнай літа-ратуры для дзяцей. Не заўважаным кнігавыдаўцамі прай-шло 75-годдзе юнага героя Вялікай Айчыннай вайны Ма-рата Казея. Апошні раз кніга аўт. перавыдавалася ў канцы 1980-х (Шушкевіч С. Апавяданні пра Марата Казея. –Мн.: Юнацтва, 1988), няма ні воднага выдання для дзяцей аў ба-ронцах легендарнай Брэсцкай крэпасці, аў Бабруйскай крэ-пасці, кніг, якія б расказвалі пра М. Гастэлу, К. Заслонава, беларусах – Героях Савецкага Саюза, аў баях на Буйніцкім полі, аў героях, чыім імёнамі названы вуліцы нашых гара-доў і пасёлкаў і г.д. Асабліва востра недахоп новай літа-

ратуры і новых выданняў ваенна-патрыятычнай тэматыкі бібліятэктада адчулі менавіта ў 2004 г., калі засяродзілі сваю дзеянасць на работе па азнаменаванню 60-годдзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашистскіх захопнікаў. Таму побач з пытнам фінансавання камплектавання бібліятэк сёння ўзнікае проблема стану кнігавыдання для дзяцей.

На камплектаванне бібліятэк побач з бюджетнымі сродкамі накіроўваліся грошы ад выканання платных паслуг. За кошт іх, напрыклад, Барысаўская і Мядзельская РЦБ набылі адпаведна 115 і 89 экз. дзіцячых кніг. Фонды папаўняліся таксама выданнямі, атрыманымі бібліятэкамі ў дар. Так, бібліятэктада Барысаўскага раёна атрымалі ад Пасольства Расійской Федэрациі 4 тыс. дзіцячых кніг, у тым ліку кожная сельская бібліятэка па 92 кнігі для дзяцей. Традыцыйна дзіцячыя бібліятэкі мелі падтрымку інспекцыі па ахове на вакольнага асяроддзя і прыродных рэсурсаў, якія выдзялялі сродкі на мэтанакіраванне набыццё выданняў экалагічнай тэматыкі, падпіску на перыядычныя выданні. У 2004 г. бібліятэктада Светлагорскай РЦБ з дапамогай інспекцыі папоўнілі свае фонды 2402 экз. кніг і 37 камплектамі газеты «Мир животных». У якасці спонсараў дзіцячых бібліятэк пачалі выступаць таксама інспекцыі пажарных частак МНС. У прыватнасці, інспекцыя Нараўлянскай гарадской пажарнай часткі падпісала дзіцячу бібліятэку на часопіс «Эрудит».

У 2004 г. у шэрагу дзіцячых бібліятек была вырашана проблема рамонту. Асабліва спрыяльным мінулы год стаў для бібліятек Брэсцкай вобласці, дзе адрамантаваныя будынкі, фасады і новыя памяшканні атрымалі Іванаўская і Пружанская РДБ, дзіцячае аддзяленне Брэсцкай АБ, Пінская ЦГДБ. У Белаазёрскай ДБ Бярозаўскай РЦБ у выніку рэканструкцыі памяшкання з'явілася чытальная зала на 24 месцы. Станоўчыя прыклады паляпшэння матэрыяльнага стану ёсць і ў іншых рэгіёнах: у адрамантаванне памяшканне перайшла Добрушская РДБ Гомельскай вобласці, пасля доўгатэрміновага капітальнага рамонту адкрыўся будынак Іванаўскай РДБ Брэсцкай вобласці. Бібліятэка абсталявана новай мэбллю, тэлевізарам, відэамагнітафонам. Новая бібліятэка адкрылася ў г. Мінску. Добраўпарадкаваныя памяшканні, належнае абсталяванне дзякуючы неаслабнай увазе гарвыканкома мае пераважная большасць бібліятек г. Бабруйска, у тым ліку ДБ № 5. Але ёсць прыклады, калі бібліятэка закрывалася з-за аварыйнага стану будынка, як, напрыклад, Капыльская РДБ. Капітальны рамонт і вывад з аварыйнага стану неабходны яшчэ 28 памяшканням дзіцячых бібліятек рэспублікі, што складае 10,5 % ад іх агульнай колькасці (265) і вяртае стан матэрыяльнай базы дзіцячых бібліятек на ўровень 2000 г. У той жа час адносна двух папярэдніх гадоў, калі ўзрастала колькасць памяшканняў і будынкаў, якія падлягали капітальному рамонту і знаходзіліся ў аварыйным стане, адбылося некаторое паляпшэнне. Для параўнання: у 2002 г. такі стан мела 11,8% бібліятек, у 2003 г. – 12%, у 2004 г. – 10,5%. Гл. на мал.


Для разглядаемага года характэрна інтэнсіфікацыя працэсу камп'ютарызацыі дзіцячых бібліятек, насычэння іх электронным, аудыевізуальным абсталяваннем. Самым высокім узроўнем укаранення камп'ютарных тэхналогій па-ранейшаму вылучаецца ЦСДБ г. Мінска, дзе толькі дзве бібліятэкі з 17 не былі камп'ютарызаваны з-за адсутнасці належных проціпажарных умоў. У самой ЦБ у 2004 г. пачаўся працэс планамернага абаўлення існуючага машыннага парку. Дзве бібліятэкі сістэмы – цэнтральная і № 14 – маюць мэдыйтэктада. У 2004 г. колькасць бібліятек, якія аснашчаны сучасным камп'ютарным і тэхнічным абсталяваннем, папоўнілі таксама Кобрынская, Драгічынская, Маларыцкая, Ганцавіцкая, Камянецкая РДБ Брэсцкай вобласці. У рэгіёне яшчэ 6 бібліятек заставаліся без належнага тэхнічнага і электроннага аснашчэння, у іх ліку Баранавіцкая ЦГДБ. Увогуле, камп'ютарамі дзіцячыя бібліятэкі рэспублікі яшчэ неукомплектаваны. Менш за ўсё іх у Гродзенскай і Віцебскай абласцях: у першай – дзве, у другой – трох машины. Самы высокі працэнт аснашчанасці бібліятек камп'ютарамі ў Магілёўскай вобласці, дзе ён дасягае 54,0%, у той час як па рэспубліцы складае ўсяго 40,7%. На другім месцы бібліятэктада г. Мінска. Тут у сярэднім на адну бібліятэку прыходзіцца звыш трох камп'ютараў, што ў два разы больш, чым у бібліятэках для дарослых. Аснашчанасць камп'ютарамі дзіцячых бібліятек па рэгіёнах у 2004 г. гл. на мал.



Як бачна, тэхнічнае пераўзбраенне на базе камп'ютарнай тэхнікі ў 2004 г. заставалася надзённым пытнам для большасці дзіцячых бібліятек рэспублікі.

Разглядаемы перыяд вылучаецца актыўнай выхаваўчай і асветнай работай, мэтанакіраванай дзейнасцю па рэалізацыі праграм, праз якія бібліятэкі вызначылі прыярытэты ў арганізацыі абслугоўвання дзіцячага насельніцтва свайго рэгіёна. Тэматычная накіраванасць іх вельмі шырокая: падтрымка чытання дзяцей, патрыятычнае, эстэтычнае выхаванне, экалагічнае асвета і інфармаванне, адраджэнне нацыянальнай спадчыны, здаровы лад жыцця, арганізацыя вольнага часу дзяцей і г.д. У гэтай сувязі можна нагадаць праграму «Дзіця, якое чытае» – па ёй працеваў бібліятэктада г. Гомеля, «Нравственно-эстетическое воспитание детей и подростков» (2002–2005 гг.) Лоеўскай РДБ, «Патрыёт» (2003–2007 гг.) Салігорскай РЦБ Гомельскай вобласці, «Датуль завёмся мы народам, пакуль шануем карані» Асіповіцкай РЦБ Магілёўскай вобласці, праграмы прыцягнення дзяцей да бібліятекі і чытання ЦСДБ г. Мінска.

Галоўную тэму і напрамак работы бібліятек у 2004 г. вызначыла 60-годдзе вызвалення Беларусі ад нямецка-фашистскіх захопнікаў. Юбілей гэтай гістарычнай для беларускага народа падзеі вылучыў патрыятычны напрамак работы бібліятек з дзецьмі і падлеткамі ў асноўны. Бібліятэктады распрацавалі праграмы, прысвечаныя 60-годдю вызвалення Беларусі ад нямецка-фашистскіх захопнікаў. Ся-



род іх – ГДБ г. Асіповічы, якая ў 2004 г. засяродзіла ўвагу на рэалізацыі сваіх праектаў – «Вазьмі сабе ў прыклад героя» і «Вайна ў лёсе маёй краіны». Аддзелы маркетынгу правялі для бібліятэкаў семінары, дзе разглядалі пытанні выхавання дзяцей і падлеткаў на прыкладзе герайму на-рода ў гады Вялікай Айчыннай вайны, выкарыстання ў бібліятэчнай практицы нетрадыцыйных прыёмаў выста-вачнай работы, афармлення кніжна-ілюстрацыйных выст-авак, прысвечаных 60-годдзю вызвалення Беларусі і 60-годдзю Перамогі. У іх ліку – семінар «Арганізацыя работы бібліятэк да 60-годдзя вызвалення Беларусі і 60-годдзя Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне» Івацэвіцкай РЦБС Брэсцкай вобласці, «Патрыятычнае выхаванне сродкамі бібліятэкі», «Духоўна-патрыятычнае выхаванне дзяцей і падлеткаў: дзень сённяшні і задачы на будучае» Лельчиц-кай РЦБ Гомельскай вобласці, «Фарміраванне духоўных і маральных каштоўнасцей у дзяцей і падлеткаў ва ўмовах бібліятэкі» Полацкай РДБ Віцебскай вобласці, «Станаўленне духоўнасці і патрыятызму дзяцей і падлеткаў» Дзяржын-ской РЦБ Мінскай вобласці, «Вогненныя гады Беларусі» Свіслацкай РЦБ Гродзенскай вобласці і інш.

Мэтанакіроўвалі работу бібліятэк па патрыятычнаму выхаванню дзяцей і падлеткаў таксама конкурсы. Бібліятэкі ГЦБС г. Полацка бралі ўдзел у конкурсе на лепшую арганізацыю работы па выхаванню гісторыка-патрыятычнай свядомасці ў насельніцтва. Бібліятэкі-філіялы Дубровенскай РЦБ Віцебскай вобласці правялі конкурс на лепшае афармленне кутка Памяці, а бібліятэкі ЦСДБ г. Мінска спаборнічалі на прyz за самую цікавую кніжна-ілюстрацыйную выстаўку, прысвечаную 60-годдзю вызвалення Беларусі. Увогуле, нагляднаму афармленню ў 2004 г. дзіцячымі бібліятэкамі сталіцы была нададзена асаблівая ўвага. Яно цалкам было падпарадкована ідэі праслаўлення подзвігу воінаў і народа ў гады Вялікай Айчыннай вайны, ушанаванню памяці тых, хто аддаў жыццё за Радзіму. Свайм афармленнем вылучылася дзіцячая бібліятэка № 5 г. Мінска, дзе была адкрыта Зала Памяці, у якой экспанаваліся краязнаўчыя матэрыялы, фотаздымкі г. Мінска ваен-ных і пасляваенных гадоў, рэчы ваеннага бытуту. Цэнтральным экспанатам, які выклікаў асаблівую цікавасць на-ведальнікаў, стала палатка, раскінутая ў зале, якая іміты-равала партызанскую зямлянку. Вакол яе былі размешча-ны рэчы, якія штодня выкарыстоўваліся ў партызанскім побыце.

У час падрыхтоўкі і святкавання 60-годдзя вызвалення Беларусі бібліятэкі правялі шэраг акцый: «60-летию Победы – 60 добрых дел», «Дапамажы памятнікам», «Прачытай кнігу аб вайне». У ліку такіх бібліятэкі Светлагорскай РЦБС Гомельскай вобласці. Чытачы Трабскай сельскай бібліятэкі Іўеўскай РЦБС Гродзенскай вобласці ўдзельні-чалі ў конкурсе на лепшага чытальніка верша пра вайну, а чытачы ДБ №11 г. Мінска – у конкурсе дзіцячага малюнка на асфальце «Нам не патрэбна вайна» і г.д.

Бібліятэкі праводзілі тыдні, дэкады, месячнікі ваен-на-патрыятычнай кнігі – «Нам не забыць тыя гады» ДБ №15 г. Мінска.

Самымі распаўсюджанымі мерапрыемствамі, якія бібліятэкі праводзілі ў дзіцячай аудыторыі, былі ўрокі мужнасці і славы: «Мы помнім імёны герояў», «Хлопчыкі ў салдацкіх шынелях» – ДБ №1 г. Мінска, «Они идут сквозь время» – Верхнядзвінская ЦДБ Віцебскай вобласці, «Юныя герой са-ракавых-парахавых», «Беларускі Матросаў», «Марылі пра-шчасце хлапчукі», «Юныя назаўсёды» – Мастоўская РДБ і Кміцянская сельская бібліятэка Навагрудскай РЦБС Гро-дзенскай вобласці. Апошні быў прысвечаны 75-годдзю з дня нараджэння Марата Казея. Пры падрыхтоўцы мерап-

рыемстваў бібліятэкары шырока выкарыстоўвалі краязнаў-чы матэрыял, якія нясе ў сабе неацэнны патэнцыял патрыя-тычнага выхавання, вылучаецца моцью эмацыянальнага ўздзеяння. У ліку такіх – урок, які правяла бібліятэкар Яро-мінскай сельскай ДБ. На ім ішла размова пра жыццё і подзвіг іх аднавяскоўкі, іменем якой названа адна з вуліц вёскі. Яна здзейсніла такі ж подзвіг, як і Зоя Касмадзям'янская.

Побач з бібліятэчнымі формамі работы бібліятэкары ак-тыўна выкарыстоўвалі ўсё, што нясе ідэю патрыятызму: арганізацыю сустрэч з ветэранамі, правядзенне паходаў, эк-скурсій па месцах, звязанных з ваеннымі дзеяннямі, да брацкіх захаванняў, абеліску, а таксама фарміраванне з чытачоў атрадаў шэфскай дапамогі ўдзельнікам вайны (Асінаўская с/б Віцебскай РЦБС) і дагляду за помнікамі загінуўшым воінам (Заронаўская с/б Віцебскай РЦБС).

Сустрэча з ветэранамі «Навечна ў сэрцы народным» ад-былася ў Далгінаўскай бібліятэцы Міёрскай РЦБС, «Без па-мяці не можа быць сумлення» – у клубе «Нашчадкі» пры Міёрскай ДБ Гродзенскай вобласці, у бібліятэках – № 5, № 13, № 15 ЦСДБ г. Мінска – «Памяць і боль перажытага», «Гартаючы памяці старонкі».

Тэма Вялікай Айчыннай вайны, герайму беларускага народа знайшла шырокое адлюстраванне ў праграмах Тыдня дзіцячай і юнацкай кнігі.

Руплівая работа бібліятэчных калектываў да 60-годдзя вызвалення Беларусі была адзначана, напрыклад, калек-тыў Паставскай ДБ ім. У. Дубоўкі Віцебскай вобласці, які Упраўленне культуры аблвыканкома ўзнагародзіла Гана-ровай граматай і бібліятэчкай кнігі.

У полі зроку бібліятэк знаходзіліся таксама і іншыя на-прамкі дзейнасці – распаўсюджванне ў асяродку дзяцей і падлеткаў краязнаўчых ведаў, развіццё эстэтычнага і літа-ратурнага густу юных чытачоў. Усё большая ўвага надава-лася інфармацыйнай падтрымцы навучальнага працэсу. Бібліятэкі ўдзельнічалі ў студзенскіх і жнівеньскіх педа-гагічных чытаннях, раскрывалі праз кніжныя выстаўкі фон-ды бібліятэк у дапамогу вывучэнню школьніх дысцыплін, арганізоўвалі работу клубаў педагогічнай накіраванасці, у прыватнасці, клуба «Педагагічныя сустрэчы» пры ДБ № 14 г. Мінска, адкрывалі цэнтры інфармаціі ў дапамогу школьнай адукацыі. Такі цэнтр у 2004 г. быў адкрыты пры Смаргонскай РДБ Гродзенскай вобласці.

Чацвёрты год у межах доўгатэрміновай праграмы «Бібліотека – цэнтр дополнительного образования», раз-лічанай на 2000–2007 гг., працавалі ў справаздачным го-дзе ЦГБ імя К.Маркса і ЦДБ імя А.С.Пушкіна г. Магілёва, а таксама Крычаўскай РДБ Магілёўскай вобласці. Апошняя, згодна праграме, арганізавала ў бібліятэцы інфармацый-ны цэнтры – для педагогаў, вучняў і бацькоў.

Набіраў моц, асабліва пасля падпісання «Праграмы супрацоўніцтва Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь і Беларускай Праваслаўнай Царквы ў галіне культуры і творчай дзейнасці, аховы, адраджэння і развіцця гісто-рычнай і культурнай спадчыны», самы малады напрамак работы – далучэнне да праваслаўнай культуры і веры продкаў. Дзіцячая бібліятэка г. Мінска вялі работу па ду-хоўнаму адраджэнню пад дэвізам «Каб душу акрыляў ду-хоўнасці свет». Дзіцячая бібліятэка № 2 г. Гомеля правяла ўрокі духоўнасці, шэраг бібліятэк Кіраўскай ЦБС Магілёў-ской вобласці – гутаркі-роздумы, часы пазнання «О ре-лигии и церкви», бібліятэкі г. Бабруйска – цыкл мерапры-емстваў «Из тьмы веков светлеющие лики», г. Гродна – «Выхаванне духоўнасці». Апошні ўключаў літаратурныя чы-танні па кнізе У.Ліпскага «Як Бог стварыў свет», конкурс дзіцячага малюнка «Гартаючы Біблію». Фонды дзіцячых бібліятэк з дапамогай рэгіональных епархій у 2004 г. па-

поўніліся выданнямі праваслаўнай тэматыкі, у некаторых бібліятэках былі аформлены пастаянныя выстаўкі такай літаратуры. У дзіцячай бібліятэцы г. Гродна яна прадстаўлена на кніжнай выстаўцы «Духоўныя пасевы». Шэраг бібліятэк у 2004 г. далучыўся да ўдзелу ў рэспубліканскім конкурсе «Праваславные святыни родного края» і Кірыла-Мефодзіеўскіх чытанняў 2004 г.

У разглядаемы перыяд абслуговуваннем чытачоў-дзяцей, арганізацыя іх чытання, асветнай работай займалася 1175 бібліятэчных работнікаў, што на 1,8 % менш, чым у папярэднім годзе. Па адукацыі ў складзе бібліятэчных работнікаў таксама адбыліся змены: лічба спецыялістаў з вышэйшай бібліятэчнай адукацыяй паменшылася на 16 чалавек, ці на 3,6%, нязменнай адносна папярэдняга перыяду засталася іх колькасць у бібліятэках Віцебскай вобласці.

Такім чынам, аналіз дзейнасці дзіцячых бібліятэк рэспублікі ў 2004 г. паказвае, што адмоўная статыстыка па-ранейшаму была характэрна для большасці паказчыкаў: скараціўся асноўны рэсурс – фонд, аб'ём новых паступленняў, а таксама колькасць карыстальнікаў бібліятэк. Адзначана распаўсюджванне тэндэнцыі да скрачэння колькасці карыстальнікаў на бібліятэкі такіх гарадоў, як Мінск і Гомель, што з'яўляецца сімптомам яе далейшага пашырэння. У структуры чытацкай аўдыторыі працягваўся працэс памяншэння долі чытачоў малодшага ўзросту. Станоўчую дынаміку меў паказчык наведванняў. Захаваць яго бібліятэкам могуць пры ўмове рэгулярнага і якаснага абнаўлення фондаў, пашырэння рэпертуару новых паступленняў, іх новага складу, поўнай камп'ютарызацыі бібліятэк, адкрыцця медыятэк, прадстаўлення новых відаў бібліятэчна-інфармацыйных паслуг і г.д. Дзіцячыя бібліятэки прадстаўлялі насельніцтву сваю установу як сацыяльны інстытут, які здольны выконваць задачу садзейнічання інтэлектуальнаму развіццю і станаўленню асобы дзіцяці, ахове яго правоў, арганізацыі доступу да інфармацыі, якая забяспечвае адукацыйныя патрэбы дзяцей і падлеткаў, спрыяе іх гарманічнаму інтэлектуальному, духоўному, эстэтычнаму развіццю, фарміраванню грамадзяніна, нясе адказнасць за інфармацыйную бяспеку чытачоў-дзяцей, за іх чытанне.

Касілава Н.М., галоўны бібліятэкар аддзела бібліятэказнаўства Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі

«Есьць пытанне»

На адрес рэдакцыі прыйшло пісьмо ад бібліятэкара сельскай бібліятэкі Асіповіцкага раёна **Варабей Л.І.** Асноўныя пытанні:

- аб тэмпературным рэжыме, які павінен захоўвацца ў бібліятэцы;
- аб ускладанні на бібліятэкара абавязкаў па захаванню і выдачы паліва для кацельнай сельскага клуба, дзе знаходзіцца бібліятэка.

К вопросу о температурном режиме в помещении библиотеки, при котором может находиться библиотекарь.

1) Санитарно-гигиенические и эстетические условия труда являются общими для работников умственного труда и заключаются в необходимости соблюдения чистоты помещения и на рабочих местах, соответствующих гигиеническим нормам температуры внутри помещения ($18\text{--}20^{\circ}\text{C}$), относительной влажности воздуха (30-50%), освещенности, уровня шума (до 40 дБ). (Справочник библиографа /Науч. ред. А.Н Ванеев, В.А. Минкина.– СПб., 2002.– С. 477.)

2) При устройстве систем кондиционирования воздуха и систем приточной вентиляции в качестве расчетных параметров воздуха для помещений и лекционных залов следует принимать: в холодный период (температуру воздуха $20\pm1,5^{\circ}\text{C}$, относительную влажность $45\pm7\%$, в теплый период (при устройстве системы кондиционирования воздуха) – температуру воздуха от $+23$ до $+25\pm1,5^{\circ}\text{C}$, относительную влажность от 55 до $45\%\pm7\%$.

Для помещений книгохранилищ: в холодный период (температуру воздуха $18\pm1^{\circ}\text{C}$, относительную влажность – $55\pm5\%$, в теплый период (при устройстве системы кондиционирования воздуха) – температуру воздуха $18\pm1^{\circ}\text{C}$, относительную влажность – $55\pm5\%$.

В теплый период при устройстве системы вентиляции температуру воздуха в помещениях следует принимать, в соответствии с действующими нормами, на 3°C выше расчетной наружной температуры для вентиляции. (Правила техники безопасности в библиотеках / Мин-во культуры СССР.– М., 1976).

3). Аптымальная тэмпература захоўвання фонду $+17\text{--}20^{\circ}\text{C}$, адносная вільготнасць паветра 55%, для мікрафільмаў – 30%. Тэмпература вызначаецца па сухому тэрмометру псіхрометра, а вільготнасць – па псіхраметрычнай табліцы на падставе рознасці тэмпературы сухога і вільготнага тэрмометраў. (Інструкцыя па ўліку і захаванасці бібліятэчных фондаў у Рэспубліцы Беларусь / Мін-ва культуры РБ; Нац. б-ка Беларусі.–Мн., 2002.–С.28.)

К вопросу о дополнительной нагрузке на библиотекаря

Комментарий к Трудовому кодексу Республики Беларусь / Под общ. ред. Г.А. Василевича.–З-е изд., перераб. и доп.–Мн., 2005.–1136 с.

Ст. 20. Запрещение требовать выполнения работы, не обусловленной трудовым договором.

Наниматель не вправе требовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым договором, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами.

1. Статья подчеркивает значение четкого оформления трудового договора, запрещает требовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым договором.

При заключении трудового договора определяется трудовая функция работника. Работник обязуется выполнять работу по определенной одной или нескольким профессиям, специальностям или должностям соответствующей квалификации согласно штатному расписанию, а наниматель обязуется предоставить работнику обусловленную трудовым договором работу.

Круг обязанностей, которые должен выполнять каждый работник по своей профессии, специальности, квалификации или должности, определяется Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, а также Единым квалификационным справочником должностей служащих, утвержденным постановлением Министерства труда и социальной защиты РБ от 30 марта 2004 г. № 32, должностными инструкциями, положениями, техническими правилами, регламентами.

2. Наниматель обязан организовать труд работников, чтобы каждый работал по своей специальности и квалификации в соответствии с трудовым договором.

Наниматель не вправе в одностороннем порядке изменить условия трудового договора о трудовой функции, то есть требовать выполнения работы, не обусловленной трудовым договором. Работник вправе не выполнять работы, не обусловленные трудовым договором (по другой профессии, специальности, должности). В ином случае, то есть при согласии работника выполнять работу по другой профессии, специальности, квалификации, должности по сравнению с обусловленными в трудовом договоре, будет иметь место перевод.

Трудовой кодекс Республики Беларусь / Сост В.Г. Гавриленко.–Мн., 2004.–174 с.

Статья 13. Запрещение принудительного труда. Пункт 2. Принудительным трудом считается работа, требуемая от работника под угрозой применения какого-либо насилия, в том числе в качестве метода мобилизации и использования рабочей силы для нужд экономического развития.

Статья 35. Основания прекращения трудового договора. Трудовой договор может быть прекращен только по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом. В нем не предусмотрено прекращение трудового договора на основании отказа работника выполнять трудовые функции другой профессии.

Ответ подготовила Национальная библиотека Беларуси